



Нацыянальны статыстычны камітэт Рэспублікі Беларусь

УЗРОВЕНЬ ЖЫЦЦЯ НАСЕЛЬНІЦТВА
(па данных выбараачнага абледавання дамашніх гаспадарак па ўзроўні жыцця)

у IV квартале 2024 года


УЗРОВЕНЬ МАЛАЗАБЯСПЕЧАНСЦІ НАСЕЛЬНІЦТВА

(у працэнтах ад агульной колькасці насельніцтва адпаведнай групы)

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ

Доля насельніцтва з узроўнем
сярэднедушавых наяўных рэурсаў
ніжэй за бюджет пражытачнага мінімуму*

3,4%



2,8%

5,5%

ПА АБЛАСЦЯХ і г.МІНСКУ

(працэнтаў)



*Бюджэт пражытачнага мінімуму – вартасная величыня мінімальнага набору прадуктаў харчавання, нехарчовых тавараў і паслуг, а таксама абавязковыя плацяжы і ўзносы (у сярэднім на душу насельніцтва).

АСНОЎНЫЯ НАПРАМКІ СПАЖЫВЕЦКІХ РАСХОДАЎ

(у працэнтах да агульнага аб'ёму спажывецкіх расходаў)

Харчаванне



36,9%

Паслугі




23,0%

Нехарчовыя тавары



37,7%

З IX
жыллёва-камунальныя




5,9%


Актуальная інфармацыя размешчана:



БАЗА
СТАТЫСТЫЧНЫХ
ДАННЫХ



МЭТЫ
БЕЛАРУСІ



РЭГІЯНАЛЬНЫЯ ПАКАЗЧЫКІ
МЭТ
БЕЛАРУСІ

Прадстаўляецца ў парадку інфармацыі.
Пры выкарыстанні інфармацыі спасылка на Нацыянальны статыстычны камітэт
Рэспублікі Беларусь з'яўляецца абавязковай.

Нацыянальны статыстычны камітэт Рэспублікі Беларусь

220070, г. Мінск, прасп. Партызанскі, 12

hhs@belstat.gov.by

+375 017 378 12 79